

Установа адукацыі
“Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”
КОНТРОЛЬНЫЙ
ЗІСЧЫЛІЛ



А.В.Макоўчык
2021 г.

Рэгістрацыйны № УД- 31-1-83 /вуч.

УВОДЗІНЫ Ў МОВАЗНАЎСТВА

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
на базе АУ “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

- 1 – 02 03 01 Беларуская мова і літаратура**
1 – 02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова
(з указаннем мовы)

2021 г.

Вучэбная праграма распрацавана на аснове адукатычных стандартоў вышэйшай адукаты АСВА 1-02 03 01-2021 і АСВА 1-02 03 03-2021, вучэбных планаў для спецыяльнасцей 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура; 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)

СКЛАДАЛЬNIКІ:

Д.В.Дзятко, загадчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі ўстановы вышэйшай адукаты “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт;

В.М.Лухверчык, старши выкладчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі ўстановы вышэйшай адукаты “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

В.А.Ляшчынская, прафесар кафедры беларускай мовы УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”, доктар філалагічных навук, прафесар;

В.Ю.Шыманская, загадчык кафедры замежных моў УА “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

УЗГОДНЕНА:

Дырэктар ДУА «Гімназія № 18 г. Мінска»



А.А.Венская

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

Кафедрай беларускага мовазнаўства ўстановы вышэйшай адукаты “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” (пратакол № 5 ад 23.11.2021 г.)

Загадчык кафедры

 Д.В.Дзятко

Навукова-метадычным саветам ўстановы вышэйшай адукаты “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” (пратакол № 3 ад 22.12.2021 г.)

Афармленне вучэбнай праграмы і суправаджальных матэрыялаў дзеючым патрабаванням Міністэрства адукаты Рэспублікі Беларусь адпавядзе

Метадыст ВМА

 Я.В.Ціханава

Дырэктар бібліятэкі

 Н.П.Сяткоўская

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная дысцыпліна “Уводзіны ў мовазнаўства” з’яўляецца пачатковым, працедэйтычным курсам метадалагічных лінгвістычных дысцыплін. Гэты курс дае студэнтам філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў першыя звесткі пра мовазнаўства як науку і яго сувязі з іншымі наукамі, пра паходжанне і сутнасць мовы, асаблівасці яе структуры. “Уводзіны ў мовазнаўства” знаёміць будучых настаўнікаў-філолагаў з разнастайнасцю моў свету, заканамернасцямі іх гістарычнага развіцця, з гісторыяй і відамі пісьма, з асноўнымі паняццямі і тэрмінамі лінгвістыкі, без ведання якіх немагчыма сур’ёзна займацца наукаю пра мову. Дадзены курс падрыхтоўвае студэнта-філолага да вывучэння іншых предметаў лінгвістычнага цыклу, дапамагае яму зразумець сутнасць кожнай лінгвістычнай дысцыпліны.

Мэта вучэбнай дысцыпліны “Уводзіны ў мовазнаўства”: развіваць і ўдасканальваць філалагічнае мысленне студэнта; выпрацоўваць навыкі парашунальна-супастаўляльнага аналізу моўных з’яў у розных мовах; пашырыць уяўленне пра асноўныя заканамернасці развіцця моў і іх узаемасувязі; сформіраваць навыкі практычнага ўкаранення атрыманых студэнтамі ведаў у іх будучай прафесійнай дзейнасці і іншых сферах сацыяльнай актыўнасці; выхоўваць любоў і павагу да роднага слова, духоўнай і інтэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуццё нацыянальнай самапавагі і самаідэнтыфікацыі.

Задачы вывучэння дысцыпліны “Уводзіны ў мовазнаўства”:

- сформіраваць у студэнтаў уяўленне пра сутнасць, структуру і сістэму мовы на філалагічным, марфемным, лексічным і сінтаксічных узроўнях;
- пазнаёміць студэнтаў з асноўнымі заканамернасцямі гістарычнага развіцця моў, з гісторыяй і відамі пісьма, з найважнейшымі тэорыямі паходжання мовы;
- паказаць некаторыя спецыфічныя асаблівасці розных моў (як славянскіх, так і неславянскіх) у галіне фанетыкі і граматыкі;
- садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных, творчых і крытычна думаючых спецыялістаў, здольных практычна выкарыстоўваць набытыя веды пры вывучэнні спецыяльных мовазнаўчых дысцыплін.

Месца вучэбнай дысцыпліны ў шэрагу іншых дысцыплін. Сярод лінгвістычных дысцыплін, якія выкладаюцца на філалагічных факультэтах ВНУ Рэспублікі Беларусь, “Уводзіны ў мовазнаўства” займаюць адно з найважнейшых месцаў у сістэме падрыхтоўкі настаўнікаў-філолагаў. Гэта самастойная лінгвістычная дысцыпліна, якая мае свой прадмет вывучэння, метады і прыёмы аналізу.

Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі. Пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны прадугледжваецца пераемнасць і сувязь з такімі вучэбнымі дысцыплінамі, як “Сучасная беларуская літаратурная мова”,

“Гісторыя беларускай мовы”, “Беларуская дыялекталогія”, а таксама са школьнім курсам беларускай мовы.

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Уводзіны ў мовазнаўства” павінна забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў спецыяльнай кампетэнцыі СК-1: Выкарыстоўваць паняціны і тэрміналагічны апарат лінгвістыкі, улічаючы ўнутраную арганізацыю моўнай сістэмы, ажыццяўляць класіфікацыю і аналіз лінгвістычных адзінак пры апісанні моўнага матэрыялу.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Уводзіны ў мовазнаўства” студэнт павінен ***ведаць***:

- сутнасць мовы і яе сацыяльныя функцыі;
- сувязь мовы з грамадствам, мысленнем, маўленнем, культурай;
- асноўныя структурныя элементы мовы і іх функцыі, узоры мовы;
- паходжанне мовы і гістарычнае развіццё моў;
- асноўныя класіфікацыі моў свету і тыпы пісьма;
- навуковую і даведачную літаратуру па дадзенай галіне науки.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Уводзіны ў мовазнаўства” студэнт павінен ***умець***:

- адбіраць, аналізаваць і сістэматызаваць моўныя факты;
- праводзіць лінгвістычныя назіранні, рабіць абагульненні і выводы;
- заўважаць агульнае і адметнае ў моўных фактах розных моў;
- карыстацца слоўнікамі, вучэбнымі дапаможнікамі і дадатковай літаратурай;
- выкарыстоўваць атрыманыя веды на практыцы.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Уводзіны ў мовазнаўства” студэнт павінен ***валодаць***:

- сістэмай тэарэтычных ведаў па гісторыі развіцця сусветнай і нацыянальнай лінгвістыкі;
- навыкамі практычнага выкарыстання тэарэтычных ведаў па гісторыі развіцця сусветнай і нацыянальнай лінгвістыкі;
- навыкамі практычнага выкарыстання тэарэтычных ведаў пры аналізе розных лінгвістычных тэорый.

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Уводзіны ў мовазнаўства” адводзіцца: усяго – 100 гадзін, аўдыторных – 48 гадзін, на самастойную працу – 52 гадзіны. Дысцыпліна вывучаецца на 1 курсе ў другім семестры ў адпаведнасці з вучэбным планам.

Форма атрымання вышэйшай адукцыі – дзённая.

Размеркаванне гадзін на дзённым аддзяленні:

усяго гадзін	аўдыторныя	лекцыі	практич- ныя	КСР		самаст. праца	форма кантролю
				лк.	пр.		
100	48	22	22	2	2	52	экзамен

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

1. Прадмет і задачы мовазнаўства

Мэты і задачы прадмета «Уводзіны ў мовазнаўства», яго практычнае і выхаваўчае значэнне. Асноўныя вучэбныя дапаможнікі па дысцыпліне. Гістарычнае абумоўленасць узнікнення мовазнаўства. Агульнае і прыватнае мовазнаўства. Асноўныя праблемы агульнага мовазнаўства. Тэарэтычнае і дастасоўнае (прыкладное), сінхранічнае і дыяхранічнае мовазнаўства. Тыпалагічнае мовазнаўства і лінгвістыка ўніверсалій. Сувязь мовазнаўства з іншымі навукамі (філософіяй, псіхалогіяй, логікай, гісторыяй, літаратуразнаўствам, сацыялогіяй, матэматыкай, фізікай, геаграфіяй, анатоміяй і фізіялогіяй і інш.).

2. Прырода і сутнасць мовы

2.1. Сутнасць мовы. Сутнасць мовы. Погляд на мову як на з'яву індывідуальную, біялагічную, класавую. Спецыфіка мовы як грамадскай з'явы. Камунікацыйная функцыя як асноўная функцыя мовы. Іншыя функцыі мовы (думкафармавальная, кагнітыўная, інтэграцыйная, намінацыйная, фатычная, эмацыйная, валюнтатыўная, экспрэсіўная, эстэтычнае, акумуляцыйная, метамоўная і інш.). Мова і невербальныя сродкі камунікацыі (міміка, жэсты, мова свіstu, мова гонгаў, азбука Брайля, азбука Морзэ, мовы праграмавання і інш.). Сацыяльныя формы існавання мовы. Літаратурная мова і дыялекты. Паняцце варыянта літаратурнай мовы. Прастамоўе. Арго. Ідыялект. Мова мастацкай літаратуры. Нацыянальная мова. Мова – народ – класы – асоба. Роля народа і асобы ў развіцці мовы. Адносіны розных класаў да мовы. Паняцце пра сацыялінгвістыку. Мова і культура. Нацыянальна-культурны элемент у моўнай семантыцы. Паняцце пра этналінгвістыку.

2.2. Мова і мысленне. Мова і маўленне

Мова і мысленне. Суадносіны мовы і мыслення. Функцыі мовы ў дачыненні да мыслення. Функцыі мыслення ў адносінах да мовы. Адрозненне мовы і мыслення. Невербальнае мысленне. Нацыянальная спецыфіка мовы і агульначалавечы харектар мыслення. Мова і маўленне. Узаемасувязь і адрозненне мовы і маўлення. Маўленчая дзейнасць і яе сацыяльны харектар. Паняцце пра псіхалінгвістыку. Мова як знакавая сістэма. Будова моўнага знака: форма (азначальнае, план выражэння, экспанент) і змест (азначаемае). Адрозненне мовы ад іншых знакавых сістэм. Паняцце пра лінгвасеміётыку. Структура мовы і лінгвістыкі. Сістэма і структура мовы. Асноўныя функцыі структурных элементаў мовы. Узроўні мовы. Парадыгматычныя і сінтагматычныя адносіны паміж моўнымі адзінкамі.

3. Фаналогія

3.1. Фаналогія як раздзел мовазнаўства

Фаналогія як раздзел мовазнаўства. Тры аспекты вывучэння гукаў мовы (маўлення): акустычны (фізічны), артыкуляцыйны (анатамічна-фізіялагічны), функцыянальны (лінгвістычны). Фанетыка і фанеміка як раздзелы фаналогіі. Фанетыка. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычнае фанетыка. Тэарэтычнае і практычнае значэнне фанетыкі. Акустычны аспект вывучэння гукаў. Фізічны ўласцівасці гукаў (сіла, вышыня, працягласць). Тоны і шумы. Тэмбр як адметная афарбоўка гука. Будова маўленчага апарату. Актыўныя і пасіўныя органы маўлення. Роля актыўных органаў маўлення (галасавых звязак, языка, губ, мяккага падніжэння,

язычка) ва ўтварэнні гукаў. Паняцце пра артыкуляцыю і яе фазы (экскурсія, вытрымка, рэкурсія). Артыкуляцыйная база мовы. Паняцце пра экспериментальную фанетыку. Класіфікацыі гукаў маўлення (мовы). Акустычныя, артыкуляцыйныя і функцыянальныя адрозненні паміж галоснымі і зычнымі гукамі. Артыкуляцыйная характеристыстика гукаў.

3.2. Кансанантызм і вакалізм

Кансанантызм. Класіфікацыя зычных гукаў. Лабіялізацыя, палаталізацыя і велярызыцыя. Палаталізаваныя і палатальныя зычныя. Ступень палаталізацыі зычных у розных мовах. Велярызаваныя і велярныя зычныя. Спецыфічныя зычныя гукі ў розных мовах: увулярныя (язычковыя), фарынгальныя, гартаанныя і інш. Вакалізм. Класіфікацыя галосных гукаў. Адметныя галосныя гукі ў мовах свету (насавыя, кароткія і доўгія, адкрытыя і закрытыя і інш.). Дыфтонгі і іх тыпы (сапраўдныя і несапраўдныя; сыходныя і ўзыходныя). Трыфтонгі і іх сутнасць. Паняцце пра дыфтангоіды і глайды. Фанетычны падзел маўленчай плыні. Фанетычныя адзінкі вуснага маўлення (фраза, маўленчы такт, фанетычнае слова, склад) і іх сутнасць. Клітыкі (праклітыкі і энклітыкі). Склад. Артыкуляцыйная (экспраторная) і акустычная (санорная) тэорыі склада. Тыпы складоў (адкрытыя і закрытыя, непрыкрытыя і прыкрытыя). Складаўтваральныя і нескладаўтваральныя гукі. Складападзел. Асаблівасці падзелу слоў на склады са збегам зычных у інтэрвакальнym становішчы. Мовы складовага ладу. Націск. Тыпы слоўнага націску: дынамічны (сілавы), музычны (танічны), колькасны (квантытатыўны), змешаны. Свабодны (нефіксаваны, разнамесцавы) і несвабодны (сталы, звязаны, фіксаваны, аднамесцавы) націск. Рухомы і нерухомы націск. Асноўны націск і пабочны. Пазаслоўныя тыпы націску (тактавы, фразавы, лагічны, эмфатычны). Паняцце пра акцэнталогію. Інтанацыя. Кампаненты інтанацыі, або інтанемы (мелодыка, інтэнсіўнасць, рытм, тэмп, паўза, тэмбр, націск) і іх сутнасць. Функцыі інтанацыі ў розных мовах свету. Паняцце пра інтаналогію.

3.3. Фаналогія як раздел мовазнаўства

Фанетычныя змены. Камбінаторныя і пазіцыйныя гукавыя змены. Характарыстыка камбінаторных змен (акамадацыя, асіміляцыя, сінгарманізм, дысіміляцыя, дыярэза, гаплагогія, эпентэза, сцяжэнне гукаў, метатэза). Характарыстыка пазіцыйных змен (рэдукцыя, аглушэнне звонкіх на канцы слова, пратэза). Апокапа і сінкопа як вынікі поўнай рэдукцыі. Асаблівасці гукавых змен у розных мовах. Спонтанныя гукавыя змены. Змены гукаў па аналогіі. Гістарычныя чаргаванні гукаў. Фанетычныя законы. Дзеянне фанетычных законаў у розных мовах (у розныя перыяды іх гістарычнага развіцця, пры пэўных умовах і на пэўной тэрыторыі). Паняцце пра арфаэпію. Фанеміка. Фанема і гук. Перцэптыўная і сігніфікатыўная функцыі фанем. Прыметы фанем (фаналагічныя і нефаналагічныя, канстытутыўныя і неканстытутыўныя; інтэгральныя і дыферэнцыйныя). Пазіцыі фанем (незалежныя і залежныя). Варыянты і варыяцыі фанем. Сістэма фанем.

4. Пісьмо

4.1. Гісторыя пісьма

Пісьмо як графічная форма існавання маўлення. Перадумовы ўзнікнення пісьма. Роля пісьма ў гісторыі грамадства. «Прадметнае пісьмо» як папярэднік уласна пісьма. Этапы развіцця пісьма. Піктографічнае пісьмо. Элементы піктографічнага пісьма ў наш час. Ідэаграфічнае пісьмо і яго разнавіднасці (іерагліфічнае і клінапіснае пісьмо).

Старожытнае гіпецкае іерагліфічнае пісьмо. Шумерскае клінопіснае пісьмо. Асаблівасці кітайскага ідэографічнага пісьма. Фанаграфічнае пісьмо і яго разнавіднасці (складовае і гукавое). Індыйскае складовае пісьмо дэванагары. Графіка. Асаблівасці суадносін паміж гукамі і літарамі ў розных мовах. Графема і алаграф. Дыякрытычныя знакі, дыграфы і паліграфы. Алфавіт. Акрафанічны прынцып пабудовы фінікійскага алфавіту. Грэческі алфавіт. Лацінка і алфавіты на лацінскай аснове. Руны. Арабскае пісьмо. Кітабы. Славянская алфавіты. Алфавіты на аснове кірыліцы. Беларускі алфавіт. Найбольш пашыраныя сем'і алфавітаў: лацінская, славянска-кірыліцкая, арабская і індыйская.

4.2. Асноўныя этапы развіцця графікі славянскага пісьма

Устаў, паўустаў, скорапіс. Дэкаратаўнае пісьмо. Арфаграфія як раздзел мовазнаўства і яе асноўныя задачы. Прывільгія арфаграфіі і іх сутнасць (фанетычны, марфалагічны, гістарычны, або традыцыйны, і дыферэнцыйны). Спецыялізаваныя сістэмы пісьма. Транскрыпцыя, яе задачы і прывільгія. Фанетычная транскрыпцыя. Транскрыпцыя Міжнароднай Фанетычнай Асацыяцыі (МФА). Фаналагічная (фанематычна) транскрыпцыя і яе адрозненне ад фанетычнай. Паняцце пра транслітарацыю і стэнаграфію.

5. Лексікалогія

5.1. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычна лексікалогія. Найважнейшыя праблемы агульнай лексікалогіі (сутнасць слова, яго месца сярод іншых адзінак мовы, значэнне і паняцце, суадносіны лексічнага і граматычнага значэнняў у слове, спалучальнасць слоў, лексіка і пазамоўная рэчаіснасць і інш.). Лексікалогія і іншыя раздзелы мовазнаўства. Аナンасіялогія як раздзел мовазнаўства аб прывільгіях намінацыі фрагментаў рэчаіснасці. Слова і прадмет. Асноўная функцыя слова. Слова і паняцце. Абагульняльныя характар слова. Словы паўназначныя і непаўназначныя. Онімы і іх тыпы (тапонімы і антрапонімы). Разнавіднасці тапанімічнай лексікі. Разрады аナンасіялогіі лексікі (тэонімы, заонімы, астронімы, касмонімы, хранонімы і інш.). Паняцце пра аナンасіялогіку.

5.2 Семасіялогія як раздзел мовазнаўства

Семасіялогія як раздзел мовазнаўства пра значэнне моўных адзінак. Слова як адзінка мовы. Семантычная структура слова. Лексічнае значэнне слова і канатацыі. Слова і словаўжыванне. Паняцце пра лексему і алагексы. Лексічная сістэма мовы. Тыпы лексічных значэнняў слова. Монасемія і полісемія слова. Семантычная структура мнагазначных слоў. Функцыянальны аспект вывучэння слова. Роля слова ў структуры мовы. Суадносіны слова з адзінкамі іншых моўных узроўняў. Сістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі. Фармальнае падабенства слоў. Аманімія. Паранамазія. Семантычнае падабенства і супрацьпастаўленне слоў. Парадыгматычныя адносіны ў лексіцы. Сінанімія. Сінанімічны рад. Лексічныя дублеты. Эўфемізмы. Антанімія. Энантіясемія. Гіперанімічна-гіпанімічныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі. Паняццева-лагічныя адносіны ў лексіцы. Прадметна-тэматычныя групоўкі слоў. Сінтагматычныя адносіны ў лексіцы. Лексічная і сінтаксічная спалучальнасць слоў.

5.3. Сістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі

Функцыянальная дыферэнцыяцыя лексікі. Актыўная і пасіўная лексіка. Разрады пасіўной лексікі: устарэлая і новая. Сферы ўжывання слоў. Агульнаўжывальная лексіка. Тэртарыяльная, прафесійная і сацыяльная дыферэнцыяцыя лексікі. Тэрміны. Сувязь тэрміналагічнай лексікі з агульнаўжывальнай. Найважнейшыя асаблівасці тэрміналогіі як падсітэмы лексічнай сістэмы мовы. Паняцце пра тэрмінаўства. Стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі. Стылістычна нейтральная і афарбаваная лексіка. Паходжанне слоў. Спрадвечная і запазычаная лексіка. Словы-інтэрнацыяналізмы. Нацыянальнаўныя варыянты інтэрнацыяналізмаў. Паняцце пра пурым і яго тыпы (прагрэсіўны, рэакцыйны і памяркоўны).

5.4 Шляхі папаўнення і развіцця лексічнага складу мовы

Словаўтварэнне. Змяненне значэння слоў. Узнікненне новых значэнняў на аснове метафары, метаніміі і сінекдахі. Паходжанне семантычнага аб'ёму слова. Звужэнне семантычнага аб'ёму слова. Лексікалізацыя. Граматыкалізацыя. Запазычанні. Прычыны і шляхі запазычвання слоў. Тыпы асваення запазычанай лексікі. Лёс запазычаных слоў. Варварызмы. Экзатызмы. Калькаванне. Этымалогія як раздзел гісторычнай лексікалізії. Народная этымалогія. Дээтымалагізацыя. Матываванасць (унутраная форма) слова. Паняцце пра катахрэзу. Паняцце пра лексікаграфію.

6. Фразеалогія

6.1. Фразеалогія як раздзел мовазнаўства

Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гісторычна фразеалогія. Прадмет фразеалогіі. Фразеалогія ў вузкім і шырокім сэнсе. Паняцце пра парэміі, афарызмы, крылатыя выразы, перыфразы. Фразеалагізм як адзінка мовы. Статус фразеалагічных адзінак у іерархічнай сістэме мовы. Фразеалагізм і слова. Фразеалагізм і словазлучэнне. Фразелагізм і сказ. Пераклад фразеалагізмаў з адной мовы на іншыя. Паняцце пра фразеаграфію.

7. Марфеміка

7.1. Марфема як аб'ект вывучэння

Марфема як аб'ект вывучэння марфемікі. Прыметы марфемы. Тыпы марфем паводле значэння (каранёвая і афіксальная). Тыпы афіксаў паводле функцыі: словаўтваральныя, формаўтваральныя і сінкрэтычныя (словаформаўтваральныя). Тыпы афіксаў паводле месца адносна корана: префіксы, інфіксы, постфіксы. Паняцце пра нульевыя афіксы (флексіі і суфіксы). Іншыя тыпы афіксаў: інтэрфіксы, конфіксы (цыркумфіксы), трансфіксы. Аглютонацыйныя афіксы. Паняцце пра афіксoid і фармант.

7.2. Прадукцыйныя і непрадукцыйныя (малапрадукцыйныя) афіксы.

Рэгулярныя і нерэгулярныя афіксы. Варыянтнасць, сінанімія, полісемія і аманімія марфем. Марфема і морф (аламорф). Аснова слова. Вытворная і невытворная аснова. Аснова словазменення і формаўтварэння. Словаўтваральная аснова.

8. Словаўтварэнне

8.1. Словаўтварэнне як раздзел лінгвістыкі

Словаўтварэнне, дэрывацыя, дэрываталогія. Сувязь словаўтварэння з лексікалізіяй і граматыкай. Асноўныя спосабы словаўтварэння. Марфалагічныя спосабы словаўтварэння: афіксацыя; нульяфіксальны спосаб; кампазіцыя (складанне). Марфалагічна-сінтаксічны спосаб словаўтварэння (канверсія). Лексічна-сінтаксічны

способ словаўтарэння (зрашчэнне). Лексічна-семантычны способ словаўтварэння. Прадукцыйнасць розных способаў словаўтварэння ў мовах свету.

8.2. Паняцце пра словаўтваральны тып

Паняцце пра словаўтваральны тып. Прадукцыйнасць агульных словаўтваральных тыпаў у мовах свету.

9. Граматыка

9.1. Граматыка як раздел мовазнаўства

Граматыка як раздел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычна граматыка. Сувязь граматыкі з іншымі раздзеламі мовазнаўства. Асноўныя адзінкі граматыкі: словаформа, словазлучэнне і сказ. Узаемасувязь лексічнага і граматычнага значэнняў і іх адразненне. Спосабы (сродкі) выражэння граматычных значэнняў: сінтэтычныя (афіксацыя – фузія, аглютынацыя; націск; суплетывізм; унутраная флексія; музичны тон; рэдуплікацыя) і аналітычныя (службовыя слова – прыназоўнікі і паслялогі, артыклі, дапаможныя дзеясловы, слова ступені, злучнікі і злучальныя слова, часціцы; парадак слоў; інтанацыя). Паняцце пра сінтэтычны і аналітычны лад мовы. Граматычная катэгорыя. Грамема. Тыпы граматычных катэгорый: марфалагічныя і сінтаксічныя. Адрозненне граматычных катэгорый ад лексічна-граматычных і фармальных разрадаў слоў. Граматычныя і паняццевыя катэгорыі. Адрозненні паміж граматычнымі катэгорыямі ў мовах свету.

9.2. Марфалогія як раздел граматыкі

Марфалогія як раздел граматыкі. Аб'ект вывучэння марфалогіі. Граматычная форма слова як адзінства граматычных значэнняў і сродкаў яго выражэння. Іншыя азначэнні граматычнай формы слова. Сінтэтычныя і аналітычныя формы слова. Словаформы і розныя слова. Паняцце пра парадыгму слова. Часціны мовы. Асноўныя прынцыпы класіфікацыі часцін мовы. Самастойныя і несамастойныя часціны мовы. Крытэрыі іх размежавання. Спецыфіка часцін мовы ў мовах свету (колькасць, адсутнасць выразнай дыферэнцыяцыі, адразненне граматычнымі катэгорыямі і г. д.). Спрэчныя пытанні класіфікацыі слоў па часцінах мовы. Переходнасць у сістэме часцін мовы. Зменлівасць часцін мовы.

9.3. Сінтаксіс як раздел граматыкі

Сінтаксіс як раздел граматыкі. Аб'ект вывучэння сінтаксісу. Суадноснасць катэгорый сінтаксісу і катэгорый марфалогіі. Асноўныя віды сінтаксічнай сувязі. Асноўныя тыпы падпарадковальнай сувязі ў мовах свету. Словазлучэнне. Злучальныя і падпарадковальныя словазлучэнні. Іменныя (субстантыўныя, ад'ектыўныя, нумаратыўныя, пранамінальныя), дзеяслоўныя і прыслоўныя (адвербіяльныя) словазлучэнні. Мадэлі словазлучэнняў. Граматычнае і лексічнае значэнне словазлучэнняў. Спецыфіка словазлучэнняў у мовах свету.

9.4. Сказ.

Прэдыкатыўнасць як найважнейшая прымета сказа і яе кампаненты (катэгорыя мадальнасці і сінтаксічнага часу). Іншыя прыметы сказа. Асноўныя аспекты вывучэння сказа (канструкцыйны і камунікацыйны). Актуальны падзел сказа. Мадэлі сказаў. Граматычнае і лексічнае значэнне сказаў. Сказ і суджэнне. Сказ і выказванне. Члены сказа. Марфалагізаваныя і немарфалагізаваныя члены сказа. Паняцце пра звышфразавае адзінства (складанае сінтаксічнае цэлае). Агульныя звесткі пра гістарычныя змены ў граматыцы.

10. Паходжанне мовы і гістарычнае развіццё моў

10.1. Узнікненне мовы

Узнікненне мовы і паходжанне канкрэтных моў. Міфы і казкі пра паходжанне мовы. Натуралістичныя гіпотэзы ўзнікнення мовы (гукапераймальная і выклічнікавая). Сацыяльныя гіпотэзы паходжання мовы (сацыяльнай дамоўленасці, працоўных выгукаваў). Асноўныя палажэнні вучэння Ф. Энгельса пра паходжанне мовы. Вырашальная роля працы ва ўзнікненні мовы і свядомасці. Біялагічныя перадумовы ўзнікнення і развіцця мовы (удасканаленне органаў маўлення, мозга і органаў пачуццяў). Роля жэстаў і мімікі ва ўзнікненні свядомасці і мовы. Переход ад непадзельнага маўлення да падзельнага. Мова як зменлівая катэгорыя. Інтэграцыя і дыферэнцыяцыя як асноўныя працэсы гістарычнага развіцця моў. Своесаблівасці развіцця моў у розных сацыяльна-еканамічных фармацыях. Нацыянальныя мовы і іх адрозненне ад моў народнасцей. Разнастайнасць шляхоў утварэння нацыянальных моў. Шлях узнікнення беларускай нацыянальнай мовы ў параўнанні з рускай і украінскай. Нераўнамернасць развіцця слоўнікавага складу, гукавой сістэмы і граматычнага ладу моў свету.

10.2. Літаратурная мова

Літаратурная мова як найвышэйшая ступень гістарычнага развіцця агульнанараднай мовы. Роля майстроў мастацтва слова і дзеячаў культуры ў станаўленні і развіцці літаратурнай мовы. Паширэнне і абмежаванне сацыяльных функцый і сферы ўжывання моў. Міжэтнічныя і поліэтнічныя мовы. Піджыны і крэольскія мовы. Штучныя мовы. Перадумовы ўзнікнення штучных міжнародных моў. Эсперанта. Валапюк.

11. Тыпалогія моў

11.1. Народы і мовы свету.

Суадносіны паняццяў «мова» і «народ». Паняцце пра жывыя і мёртвые мовы, мову-аснову (прамову). Мова і дыялект. Ступень вывучанасці моў. Асноўныя класіфікацыі моў свету (генеалагічная, марфалагічная, арэальная, функцыянальная). Генеалагічная класіфікацыя моў. Паняцце пра параўнальна-гістарычны метад. Асноўныя крытэрыі вызначэння роднасці моў (лексічныя, граматычныя, фанетычныя). Генетычна ізаляваныя мовы. Прынцып падзелу моў на сем'і, групы і падгрупы. Індаеўрапейская сям'я моў. Славянская група моў і яе падгрупы. Іншыя сем'і моў. Індзейскія мовы Амерыкі.

11.2. Марфалагічная і арэальная класіфікацыі моў свету.

Марфалагічная класіфікацыя моў. Асноўныя тыпы моў: флексійны, аглютонацыйны, ізаляцыйны і полісінтэтычны. Беларуская мова як флексійная мова сінтэтычнага ладу. Элементы аналітызму ў беларускай мове. Арэальная класіфікацыя моў. Паняцце пра моўны саюз. Тэрытарыяльнае паширэнне славянскіх моў. Функцыянальная класіфікацыя моў. Сусветныя і міжнародныя мовы. Мовы рэгіянальных і міжнацыянальных зносін. Мовы ААН.

**Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
(дзённая форма атрыманнія вышэйшай адукацыі)**

№ п/п	Назва раздзела, тэмы, заняткаў; пералік вывучаемых пытаццяў	Колькасць аудыторных гадзін					Матэрыяльнае забесцячэнне заняткаў (наглядныя, мегадычныя дапаможнікі і інш.)	Формы контролю ведаў	
		Лекцыі	практичныя	2	2	КСР			
	УВОДЗІНЫ Ў МОВАЗНАЎСТВА	22	22	2	2	52			
1.	Прадмет і задачы мовазнаўства 1. Мэты і задачы прадмета «Уводзіны ў мовазнаўства», яго практичнае і выхаваўчае значэнне. Асноўныя вучэбныя дапаможнікі па дысцыпліне. 2. Гістарычнае абломоўленасць узлікнення мовазнаўства. Агульнае і прыватнае мовазнаўства. Асноўныя праблемы агульнага мовазнаўства. Тэарэтычнае і дастасоўнае (прыкладное), сінхранічнае і дыяхранічнае мовазнаўства. Тыпалагічнае мовазнаўства і лінгвістыка універсалій. 3. Сувязь мовазнаўства з іншымі наукамі (філасофіяй, псіхалогіяй, логікай, гісторыяй, літаратуразнаўствам, сацыялогіяй, матэматыкай, фізікай, геаграфіяй, анатоміяй і фізіялогіяй і інш.).	2					Схема структуры мовазнаўства як науки	[1], [2]	
2.	Прырода і сутнасць мовы	2	2			6			
2.1.	Сутнасць мовы 1. Сутнасць мовы. Погляд на мову як на з'яву індывідуальную, біялагічную, класавую. Спецыфіка мовы як грамадскай з'явы. 2. Камунікацыйная функцыя як асноўная функцыя мовы. Іншыя функцыі мовы (думкафармавальная, кагнітыўная, інтэграцыйная, намінацыйная, фатычная, эмацыйная, валюнтарыўная, экспрэсіўная, эстэтычная, акумуляцыйная, метамоўная і інш.). Мова і невербальныя сродкі камунікацыі (міміка, жэсты, мова свісту, мова гонгаў, азбука Брайля, азбука Морзэ, мовы праграмавання і інш.). 3. Сацыяльныя формы існавання мовы. Літаратурная мова і дыялекты. Паняцце варыянта літаратурнай мовы. Прастамоўе. Арго. Ідыялект. Мова мастацкай літаратуры. Нацыянальная мова.	2				4	Схема функцый мовы	[1], [2]	

	4. Мова – народ – класы – асоба. Роля народа і асобы ў развіцці мовы. Адносіны розных класаў да мовы. Паняцце пра сацыялінгвістыку. 5. Мова і культура. Нацыянальна-культурны элемент у моўнай семантыцы. Паняцце пра этналінгвістыку.							
2.2.	<p>Мова і мысленне. Мова і маўленне</p> <p>1. Мова і мысленне. Суадносіны мовы і мыслення. Функцыі мовы ў дачыненні да мыслення. Функцыі мыслення ў адносінах да мовы. Адрозненне мовы і мыслення. Невербальнае мысленне. Нацыянальная спецыфіка мовы і агульначалавечы харктар мыслення.</p> <p>2. Мова і маўленне. Узаемасувязь і адрозненне мовы і маўлення. Маўленчая дзейнасць і яе сацыяльны харктар. Паняцце пра псіхалінгвістыку.</p> <p>3. Мова як знакавая сістэма. Будова моўнага знака: форма (азначальнае, план выражэння, экспанент) і змест (азначаемае). Адрозненне мовы ад іншых знакавых сістэм. Паняцце пра лінгвасеміётыку.</p> <p>4. Структура мовы і лінгвістыкі. Сістэма і структура мовы. Асноўныя функцыі структурных элементаў мовы. Узроўні мовы. Парадыгматычныя і сінтагматычныя адносіны паміж моўнымі адзінкамі.</p>	2		2	Схема раздзелаў мовазнаўства	[1], [2]	Аптыванне, вусныя паведамленні	
3.	Фаналогія	2	4		6			
3.1.	<p>Фаналогія як раздзел мовазнаўства</p> <p>1. Фаналогія як раздзел мовазнаўства. Тры аспекты вывучэння гукаў мовы (маўлення): акустычны (фізічны), артыкуляцыйны (анатамічна-фізіялагічны), функцыянальны (лінгвістычны). Фанетыка і фанеміка як раздзэлы фаналогіі.</p> <p>2. Фанетыка. Агульная і прыватная, апісальная і гісторычная фанетыка. Тэарэтычнае і практычнае значэнне фанетыкі.</p> <p>3. Акустычны аспект вывучэння гукаў. Фізічныя ўласцівасці гукаў (сіла, вышыня, працягласць). Тоны і шумы. Тэмбр як адметная афарбоўка гука.</p> <p>4. Будова маўленчага апарату. Актыўныя і пасіўныя органы маўлення. Роля актыўных органаў маўлення (галасавых звязак, языка, губ, мяккага падніжэння, язычка) ва ўтварэнні гукаў. Паняцце пра артыкуляцыю і яе фазы (экскурсія, вытрымка, рэкурсія). Артыкуляцыйная база мовы. Паняцце пра эксперыментальную фанетыку.</p> <p>5. Класіфікацыя гукаў маўлення (мовы). Акустычныя, артыкуляцыйныя і функцыянальныя адрозненні паміж галоснымі і зычнымі гукамі. Артыкуляцыйная харктарыстыка гукаў.</p>	2			Схема “Будова маўленчага апарату”	[1], [2]	Аптыванне, пісьмовыя і вусныя практыкаванні	
3.2.	Кансанантызм і вакалізм	2			4	Схема “Фанетычныя адзінкі вуснага маўлення”	[1], [2] дад.: 1–4	Рэйтынгавая кантрольная работа № 1
	1. Кансанантызм. Класіфікацыя зычных гукаў. Лабіялізацыя, палаталізацыя і велярызацыя. Палаталізаваныя і палатальнія зычныя. Ступень палаталізацыі зычных у розных мовах. Велярызаваныя і велярныя зычныя. Спецыфічныя зычныя гукі ў розных мовах: увулярныя (язычковыя), фарынгальныя, гарганные і інш.							
	2. Вакалізм. Класіфікацыя галосных гукаў. Адметныя галосныя гукі ў мовах							

	<p>свету (насавыя, кароткія і доўгія, адкрытыя і закрытыя і інш.). Дыфтонгі і іх тыпы (сапраўдныя і несапраўдныя; сыходныя і ўзыходныя). Трыфтонгі і іх сутнасць. Паняцце пра дыфтангіды і глайды.</p> <p>3. Фанетычны падзел маўленчай плыні. Фанетычныя адзінкі вуснага маўлення (фраза, маўленчы тант, фанетычнае слова, склад) і іх сутнасць. Клітыкі (праклітыкі і энклітыкі).</p> <p>4. Склад. Артыкуляцыйная (экспіраторная) і акустычная (санорная) тэорыі склада. Тыпы складаў (адкрытыя і закрытыя, непрыкрытыя і прыкрытыя). Складаўтаральныя і нескладаўтаральныя гукі. Складападзел. Асаблівасці падзелу слоў на склады са збегам зычных у інтэрвакальным становішчы. Мовы складавага ладу.</p> <p>5. Націск. Тыпы слоўнага націску: дынамічны (сілавы), музычны (танічны), колькасны (квантытатыўны), змешаны. Свабодны (нефіксаваны, разнамесцавы) і несвабодны (стали, звязаны, фіксаваны, аднамесцавы) націск. Рухомы і нерухомы націск. Асноўны націск і пабочны. Пазаслоўныя тыпы націску (тактавы, фразавы, лагічны, эмфатычны). Паняцце пра акцэнталогію.</p> <p>6. Інтанацыя. Кампаненты інтанацыі, або інтанемы (мелодыка, інтэнсіўнасць, рытм, тэмп, паўза, тэмбр, націск) і іх сутнасць. Функцыі інтанацыі ў розных мовах свету. Паняцце пра інтаналогію.</p>						
3.3.	<p>Фаналогія як раздел мовазнаўства</p> <p>1. Фанетычныя змены. Камбінаторныя і пазіцыйныя гукавыя змены. Характарыстыка камбінаторных змен (акамадацыя, асіміляцыя, сінгарманізм, дысіміляцыя, дыярэза, гаплагогія, эпентэза, сцяжэнне гукаў, метатэза). Характарыстыка пазіцыйных змен (рэдукцыя, аглушэнне звонкіх на канцы слова, пратэза). Апокапа і сінкопа як вынікі поўнай рэдукцыі. Асаблівасці гукавых змен у розных мовах. Спонтанныя гукавыя змены. Змены гукаў па аналогіі. Гістарычныя чаргаванні гукаў.</p> <p>2. Фанетычныя законы. Дзеянне фанетычных законаў у розных мовах (у розныя перыяды іх гістарычнага развіцця, пры пэўных умовах і на пэўнай тэрыторыі).</p> <p>3. Паняцце пра арфаэпію.</p> <p>4. Фанеміка. Фанема і гук. Перцэнтыўная і сігніфікатыўная функцыі фанем. Прыметы фанем (фаналагічныя і нефаналагічныя, канстытутыўныя і неканстытутыўныя; інтэгральныя і дыферэнційныя). Пазіцыі фанем (незалежныя і залежныя). Варыянты і варыяцыі фанем. Сістэма фанем.</p>	2		2	Даведнік “Языкознание. Большой энциклопедический словарь”	[1], [2]	Індывідуальнае і франтальнае аптыўванне. Тэрміналагічны дыктант
4.	Пісьмо	2	2	4			
4.1.	<p>Гісторыя пісьма</p> <p>1. Пісьмо як графічная форма існавання маўлення. Перадумовы ўзнікнення пісьма. Роля пісьма ў гісторыі грамадства.</p> <p>2. «Прадметнае пісьмо» як папярэднік уласна пісьма. Этапы развіцця пісьма. Піктаграфічнае пісьмо. Элементы піктаграфічнага пісьма ў наш час. Ідзаграфічнае пісьмо і яго разнавіднасці (іерагліфічнае і клінопіснае пісьмо).</p>	2		2	Прэзентацыя “Асноўныя тыпы пісьма”	[1], [2]	

	Старажытнае гіпецкае іерагліфічнае пісьмо. Шумерскае клінопіснае пісьмо. Асаблівасці кітайскага ідэаграфічнага пісьма. Фанаграфічнае пісьмо і яго разнавіднасці (складавое і гукавое). Індыйскае складавое пісьмо дэванагары. 3. Графіка. Асаблівасці суадносін паміж гукамі і літарамі ў розных мовах. Графема і алаграф. Дыякрытычныя знакі, дыграфы і паліграфы. 4. Алфавіт. Акрафанічны прынцып пабудовы фінікійскага алфавіту. Грэческі алфавіт. Лацінка і алфавіты на лацінскай аснове. Руны. Арабскае пісьмо. Кітабы. Славянскія алфавіты. Алфавіты на аснове кірыліцы. Беларускі алфавіт. Найбольш пашыраныя сем'і алфавітаў: лацінская, славянска-кірыліцкая, арабская і індыйская.							
4.2.	Асноўныя этапы развіцця графікі славянскага пісьма. 1. Устаў, паўустаў, скорапіс. Дэкаратаўнае пісьмо. 2. Арфаграфія як раздзел мовазнаўства і яе асноўныя задачы. Прынцыпы арфаграфіі і іх сутнасць (фанетычны, марфалагічны, гістарычны, або традыцыйны, і дыферэнцыйны). 3. Спецыялізаваныя сістэмы пісьма. Транскрыпцыя, яе задачы і прынцыпы. Фанетычнае транскрыпцыя. Транскрыпцыя Міжнароднай Фанетычнай Асацыяцыі (МФА). Фаналагічнае (фанематычнае) транскрыпцыя і яе адрозненне ад фанетычнай. Паняцце пра транслітарацыю і стэнаграфію.		2		2	Даведнік “Языкознание. Большой энциклопедический словарь”	[1], [2]	Калёквіум
5.	Лексікалогія	2	4	2	6			
5.1.	Лексікалогія як раздзел мовазнаўства 1. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычнае лексікалогія. Найважнейшыя праблемы агульнай лексікалогіі (сутнасць слова, яго месца сярод іншых адзінак мовы, значэнне і паняцце, суадносіны лексічнага і граматычнага значэнняў у слове, спалучальнасць слоў, лексіка і пазамоўная рэчаіснасць і інш.). Лексікалогія і іншыя раздзелы мовазнаўства. 2. Аナンасіялогія як раздзел мовазнаўства аб прынцыпах намінацыі фрагментаў рэчаіснасці. Слова і прадмет. Асноўная функцыя слова. Слова і паняцце. Абагульняльныя харектары слова. Слова паўназначныя і непаўназначныя. Онімы і іх тыпы (тапонімы і антрапонімы). Разнавіднасці тапанімічнай лексікі. Разрады аナンасічнай лексікі (тэонімы, заонімы, астронімы, касмонімы, хранонімы і інш.). Паняцце пра аナンасіку.		2			Вучэбныя дапаможнікі	[1], [2]	Тэсціраванне
5.2	Семасіялогія як раздзел мовазнаўства 1. Семасіялогія як раздзел мовазнаўства пра значэнне моўных адзінак. Слова як адзінка мовы. Семантычнае структура слова. Лексічнае значэнне слова і канататы. Слова і словаўжыванне. Паняцце пра лексему і аллексы. 2. Лексічная сістэма мовы. Тыпы лексічных значэнняў слова. Монасемія і полісемія слова. Семантычнае структура мнагазначных слоў. Функцыянальны аспект вывучэння слова. Роля слова ў структуры мовы. Суадносіны слова з адзінкамі іншых моўных узроўняў.	2			2		[1], [2]	

	3. Сістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі. Фармальнае падабенства слоў. Аманімія. Паранамазія. Семантычнае падабенства і супрацьпастаўленне слоў. Парадыгматычныя адносіны ў лексіцы. Сінанімія. Сінанімічны рад. Лексічныя дублеты. Эўфемізмы. Антанімія. Энантыйсемія. Гіперанімічнага-гіпанімічныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі. Паняццева-лагічныя адносіны ў лексіцы. Прадметна-тэматычныя групоўкі слоў. Сінтагматычныя адносіны ў лексіцы. Лексічная і сінтаксічна спалучальнасць слоў.							
5.3.	<p>Cістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі</p> <p>1. Функцыянальная дыферэнцыяцыя лексікі. Актыўная і пасіўная лексіка. Разрады пасіўнай лексікі: устарэлая і новая.</p> <p>2. Сферы ўжывання слоў. Агульнаўжывальная лексіка. Тэрытарыяльная, прафесійная і сацыяльная дыферэнцыяцыя лексікі. Тэрміны. Сувязь тэрміналагічнай лексікі з агульнаўжывальнай. Найважнейшыя асаблівасці тэрміналогіі як падсістэмы лексічнай сістэмы мовы. Паняцце пра тэрміназнаўства.</p> <p>3. Стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі. Стылістычна нейтральная і афарбаваная лексіка.</p> <p>4. Паходжанне слоў. Спрадвечная і запазычаная лексіка. Словы-інтэрнацыяналізмы. Нацыянальнамоўныя варыянты інтэрнацыяналізмаў. Паняцце пра пурыйм і яго тыпы (прагрэсіўны, рэактыўны і памяркоўны).</p>		2		2	Вучэбныя дапаможнікі	[1], [2], дад.: 1–4	Тэсціраванне
5.4	<p>Шляхі панаўнення і развіція лексічнага складу мовы.</p> <p>1. Словаўтварэнне. Змяненне значэнняў слоў. Узнікненне новых значэнняў на аснове метафары, метаніміі і сінекдахі. Пашиярэнне семантычнага аб'ёму слова. Звужэнне семантычнага аб'ёму слова. Лексікалізацыя. Граматыкалізацыя. Запазычанні. Прычыны і шляхі запазычвання слоў. Тыпы асваення запазычанай лексікі. Лёс запазычаных слоў. Варварызмы. Экзатызмы. Калькаванне.</p> <p>2. Этымалогія як раздел гістарычнай лексікалогіі. Народная этымалогія. Дээтымалагізацыя. Матываванасць (унутраная форма) слова. Паняцце пра катахрэзу.</p> <p>3. Паняцце пра лексікаграфію.</p>			2	2	Вучэбныя дапаможнікі	[1], [2]	Рэйтынгавая кантрольная работа № 2
6.	Фразеалогія		2		4			
6.1.	<p>Фразеалогія як раздел мовазнаўства</p> <p>1. Фразеалогія як раздел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычная фразеалогія. Прадмет фразеалогіі. Фразеалогія ў вузкім і шырокім сэнсе.</p> <p>2. Паняцце пра парэміі, афарызмы, крылатыя выразы, перыфразы.</p> <p>3. Фразеалагізм як адзінка мовы. Статус фразеалагічных адзінак у іерархічнай сістэме мовы. Фразеалагізм і слова. Фразеалагізм і словазлучэнне. Фразелагізм і сказ.</p> <p>4. Пераклад фразеалагізмаў з адной мовы на іншыя.</p> <p>5. Паняцце пра фразеаграфію.</p>		2		4	Схема “Тыпы фразеалагізмаў”	[1], [2]	Даклады

7.	Марфеміка	2	1		4			
7.1.	<p>Марфема як аб'ект вывучэння</p> <p>1. Марфема як аб'ект вывучэння марфемікі. Прыметы марфемы.</p> <p>2. Тыпы марфем паводле значэння (каранёвыя і афіксальныя).</p> <p>3. Тыпы афіксаў паводле функцыі: словаўтваральныя, формаўтваральныя і сінкрэтычныя (словаформаўтваральныя).</p> <p>4. Тыпы афіксаў паводле месца адносна кораня: прэфіксы, інфіксы, постфіксы.</p> <p>5. Паняцце пра нулявые афіксы (флексіі і суфіксы).</p> <p>6. Іншыя тыпы афіксаў: інтэрфіксы, конфіксы (цыркумфіксы), трансфіксы.</p> <p>7. Аглютонацыйныя афіксы. Паняцце пра афіксоід і фармант.</p>	2			2	Схема “Тыпы афіксаў”	[1], [2]	
7.2.	<p>Прадукцыйныя і непрадукцыйныя (малапрадукцыйныя) афіксы.</p> <p>1. Рэгулярныя і нерэгулярныя афіксы. Варыянтнасць, сінанімія, полісемія і аманімія марфем. Марфема і морф (аламорф).</p> <p>2. Аснова слова. Вытворная і невытворная аснова. Аснова словазмянення і формаўтварэння. Словаўтваральная аснова.</p>		1		2	Даведнік “Языкоzнание. Большой энциклопедический словарь”	[1], [2], дад.: 1–4	Індывідуаль- нае і франтальнае апытванне. Тэрмінала- гічны дыктант.
8.	Словаўтварэнне	2	1		2			
8.1.	<p>Словаўтварэнне як раздзел лінгвістыкі</p> <p>1. Словаўтварэнне, дэрывацыя, дэрываталогія. Сувязь словаўтварэння з лексікалогіяй і граматыкай.</p> <p>2. Асноўныя спосабы словаўтварэння.</p> <p>3. Марфалагічныя спосабы словаўтварэння: афіксацыя; нульрафіксальны спосаб; кампазіцыя (складанне).</p> <p>4. Марфалагічна-сінтаксічны спосаб словаўтварэння (канверсія).</p> <p>5. Лексічна-сінтаксічны спосаб словаўтварэння (зрашчэнне).</p> <p>6. Лексічна-семантычны спосаб словаўтварэння. Прадукцыйнасць розных спосабаў словаўтварэння ў мовах свету.</p>	2			2	Схема “Спосабы словаўтварэння”	[1], [2]	
8.2.	<p>Паняцце пра словаўтваральны тып</p> <p>1. Паняцце пра словаўтваральны тып.</p> <p>2. Прадукцыйнасць агульных словаўтваральных тыпаў у мовах свету.</p>		1			Даведнік “Языкоzнание. Большой энциклопедический словарь”	[1], [2]	Індывідуаль- нае і франтальнае апытванне. Тэрмінала- гічны дыктант.
9.	Граматыка	4	2	2	10			
9.1.	<p>Граматыка як раздзел мовазнаўства</p> <p>1. Граматыка як раздзел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычна граматыка. Сувязь граматыкі з іншымі раздзеламі мовазнаўства.</p> <p>2. Асноўныя адзінкі граматыкі: словаформа, словазлучэнне і сказ. Узаемасувязь лексічнага і граматычнага значэнняў і іх адрозненне.</p>	2			2	Табліца “Спосабы выражэння граматычнага значэння”	[1], [2]	

	3. Спосабы (сродкі) выражэння граматычных значэнняў: сінтэтычныя (афіксацыя – фузія, аглютонацыя; націск; суплетывізм; унутраная флексія; музичны тон; рэдуплікацыя) і аналітычныя (службовыя слова – прыназоўнікі і паслялогі, артыклі, дапаможныя дзеясловы, слова ступені, злучнікі і злучальныя слова, часціцы; парадак слоў; інтанацыя). Паняцце пра сінтэтычны і аналітычны лад мовы. 4. Граматычная катэгорыя. Грамема. Тыпы граматычных катэгорый: марфалагічныя і сінтаксічныя. Адрозненне граматычных катэгорый ад лексічна-граматычных і фармальных разрадаў слоў. Граматычныя і паняццевыя катэгорыі. Адрозненні паміж граматычнымі катэгорыямі ў мовах свету.						
9.2.	Марфалогія як раздел граматыкі 1. Марфалогія як раздел граматыкі. Аб'ект вывучэння марфалогіі. Граматычная форма слова як адзінства граматычных значэнняў і сродкаў яго выражэння. Іншыя азначэнні граматычной формы слова. Сінтэтычныя і аналітычныя формы слова. Словаформы і розныя слова. Паняцце пра парадыгму слова. 2. Часціны мовы. Асноўныя прынцыпы класіфікацыі часцін мовы. Самастойныя і несамастойныя часціны мовы. Крытэрыі іх размежавання. Спецыфіка часцін мовы ў мовах свету (колькасць, адсутнасць выразнай дыферэнцыяцыі, адрозненне граматычнымі катэгорыямі і г. д.). Спрэчныя пытанні класіфікацыі слоў па часцінах мовы. Переходнасць у сістэме часцін мовы. Зменлівасць часцін мовы.		2		2	Табліца “Прынцыпы класіфікацыі часцін мовы”	[1], [2] Пісьмовая заданні
9.3.	Сінтаксіс як раздел граматыкі 1. Сінтаксіс як раздел граматыкі. Аб'ект вывучэння сінтаксісу. Суадноснасць катэгорый сінтаксісу і катэгорый марфалогіі. Асноўныя віды сінтаксічнай сувязі. Асноўныя тыпы падпарадковальнай сувязі ў мовах свету. 2. Словазлучэнне. Злучальныя і падпарадковальныя словазлучэнні. Іменныя (субстантыўныя, ад'ектыўныя, нумаратыўныя, пранаміналныя), дзеяслоўныя і прыслоўныя (адвербіяльныя) словазлучэнні. Мадэлі словазлучэнняў. Граматычнае і лексічнае значэнне словазлучэнняў. Спецыфіка словазлучэнняў у мовах свету.	2			2	Схема “Тыпы падпарадковальнай сувязі”	[1], [2]
9.4.	Сінтаксіс як раздел граматыкі 1. Сказ. Прэдыкатыўнасць як найважнейшая прымета сказа і яе кампаненты (катэгорыя мадальнасці і сінтаксічнага часу). Іншыя прыметы сказа. Асноўныя аспекты вывучэння сказа (канструкцыйны і камунікацыйны). Актуальны падзел сказа. Мадэлі сказаў. Граматычнае і лексічнае значэнне сказаў. Сказ і суджэнне. Сказ і выказванне. Члены сказа. Марфалагізаваныя і немарфалагізаваныя члены сказа. 2. Паняцце пра звышфразавае адзінства (складанае сінтаксічнае цэлае). 3. Агульныя звесткі пра гісторычныя змены ў граматыцы.		2		4	Даведнік “Языкознание. Большой энциклопедический словарь”	[1], [2]
10.	Паходжанне мовы і гісторычнае развіццё моў	2	2		4		

10.1.	<p>Узнікненне мовы</p> <p>1. Узнікненне мовы і паходжанне канкрэтных моў. Міфы і казкі пра паходжанне мовы. Натуралістичныя гіпотэзы ўзнікнення мовы (гукапераймальная і выклічнікаўская). Сацыяльныя гіпотэзы паходжання мовы (сацыяльная дамоўленасці, працоўных выгукаў). Асноўныя палажэнні вучэння Ф. Энгельса пра паходжанне мовы. Вырашальная роля працы ва ўзнікненні мовы і свядомасці. Біялагічныя перадумовы ўзнікнення і развіцця мовы (удасканаленне органаў маўлення, мозга і органаў пачуццяў). Роль жэстаў і мімікі ва ўзнікненні свядомасці і мовы. Пераход ад непадзельнага маўлення да падзельнага.</p> <p>2. Мова як зменлівая катэгорыя. Інтэграцыя і дыферэнцыяцыя як асноўныя працэсы гістарычнага развіцця моў. Своесаблівасці развіцця моў у розных сацыяльна-эканамічных фармацыях. Нацыянальныя мовы і іх адrozненне ад моў народнасцей. Разнастайнасць шляху ўтварэння нацыянальных моў. Шлях узнікнення беларускай нацыянальнай мовы ў параўнанні з рускай і ўкраінскай.</p> <p>3. Нераўнамернасць развіцця слоўнікавага складу, гукавой сістэмы і граматычнага ладу моў свету.</p>	2			4	Табліца “Тэорыі паходжання мовы”	[1], [2]	
10.2.	<p>Літаратурная мова</p> <p>1. Літаратурная мова як найвышэйшая ступень гістарычнага развіцця агульнанароднай мовы. Роль майстроў мастацтва слова і дзеячаў культуры ў станаўленні і развіцці літаратурнай мовы.</p> <p>2. Пашырэнне і абмежаванне сацыяльных функцый і сферы ўжывання моў. Міжэтнічныя і поліэтнічныя мовы. Піджыны і қрэольскія мовы.</p> <p>3. Штучныя мовы. Перадумовы ўзнікнення штучных міжнародных моў. Эсперанта. Валапюк.</p>	2				Схема “Формы існавання нацыянальнай мовы”	[1], [2]	
11.	Тыпалогія моў	2	2		6			
11.1.	<p>Народы і мовы свету</p> <p>1. Суадносіны паняццяў «мова» і «народ». Паняцце пра жывыя і мёртвыя мовы, мову-аснову (прамову). Мова і дыялект. Ступень вывучанасці моў.</p> <p>2. Асноўныя класіфікацыі моў свету (генеалагічная, марфалагічная, арэальная, функцыянальная).</p> <p>3. Генеалагічная класіфікацыя моў. Паняцце пра параўнальна-гістарычны метад. Асноўныя крытэрыі вызначэння роднасці моў (лексічныя, граматычныя, фанетычныя). Генетычна ізаляваныя мовы.</p> <p>4. Прынцып падзелу моў на сем'і, групы і падгрупы. Індаеўрапейская сям'я моў. Славянская група моў і яе падгрупы. Іншыя сем'і моў. Індзейскія мовы Амерыкі.</p>	2			4	Схема “Класіфікацыя моў свету”	[1], [2]	
11.2.	<p>Марфалагічная і арэальная класіфікацыя моў свету.</p> <p>1. Марфалагічная класіфікацыя моў. Асноўныя тыпы моў: флексійны, аглютонацыйны, ізаляцыйны і полісінтэтычны. Беларуская мова як флексійная мова сінтэтычнага ладу. Элементы аналітызму ў беларускай мове.</p>	2			2	Даведнік “Языкознание. Большой энциклопедический	[1], [2]	Рэйтынгавая кантрольная работа № 3

	2. Арэальная класіфікацыя моў. Паняцце пра моўны саюз. Тэрытарыяльнае пашырэнне славянскіх моў. 3. Функцыянальная класіфікацыя моў. Сусветныя і міжнародныя мовы. Мовы рэгіональных і міжнацыянальных зносін. Мовы ААН.						словарь”		
Усёго		22	22	2	2	52			экзамен

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Асноўная літаратура

1. Гиругцкій, А. А. Введение в языкознание : учебное пособие / А. А. Гиругцкій. – Минск : Выш. шк., 2016. – 238 с.
2. Гиругцкій, А. А. Общее языкознание : учеб. / А. А. Гиругцкій. – Минск : Выш. шк., 2017. – 237 с.

Дадатковая літаратура

1. Введение в науку о языке / А. Е. Кибрик [и др.] ; под ред. О. В. Федоровой и С. Г. Татевосова. – М.: Буки Веди, 2019. – 672 с.
2. Вендина, Т. И. Введение в языкознание : учеб. / Т. И. Вендина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 333 с.
3. Калюта, А. М. Введение в языкознание : учебно-методическое пособие / А. М. Калюта, Л. А. Козловская. – Минск : БГУ, 2020. – 100 с.
4. Сучасная беларуская літаратурная мова : вучэбны дапам. / Д. В. Дзятко [і інш.] ; пад рэд. Д. В. Дзятко. – 2-е выд., папраўл. і дапоўненае. – Мінск : Выш. шк., 2020. – 588 с.

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫП ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ

Адной з галоўных задач, якія стаяць перад вышэйшай школай, з'яўляеца павышэнне якасці падрыхтоўкі будучых спецыялістаў. Будучы выпускнік павінен не толькі атрымліваць веды па прадметах, якія прадугледжаны вучэбнымі праграмамі, авалодваць уменнямі і навыкамі выкарыстання гэтых ведаў, метадамі даследчай работы, але і ўмець самастойна набыць новыя навуковыя звесткі.

Сістэматычна арганізаваная самастойная работа студэнтаў з'яўляеца асноўным сродкам падрыхтоўкі да самастойнай дзейнасці, а змест, метады і формы выступаюць у ролі фактараў, якія ўпłyваюць на даную падрыхтоўку.

Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў дзённага аддзялення накіравана на вырашэнне наступных задач:

- паўтарэнне, замацаванне і абагульненне раней атрыманых ведаў;
- удасканаленне прадметных навыкаў, фарміраванне даследчых уменняў і навыкаў;
- актывізацыя вучэбнай і навукова-даследчыцкай дзейнасці студэнтаў;
- фарміраванне гатоўнасці студэнтаў да самаадукацыі.

Крыніцай інфармацыі пры выкананні студэнтамі самастойнай работы могуць выступаць: канспект; друкаваныя матэрыялы; падручнікі і слоўнікі; матэрыялы на электронных носьбітах.

План самастойнай работы прадугледжвае: форму работы, змест (аб'ём) работы, тэрмін выканання, віды кантролю.

У залежнасці ад месца і часу правядзення самастойнай працы, характеристу кіраўніцтва ёю з боку выкладчыка і спосабу кантролю за яе вынікамі падзяляеца на наступныя віды:

- самастойную працу падчас асноўных аўдыторных заняткаў (лекцый, семінараў);
- самастойную працу пад кантролем выкладчыка ў форме планавых кансультаций, творчых контактаў, залікаў і экзаменаў;
- пазаўдыторную самастойную працу пры выкананні студэнтамі дамашніх заданняў навучальнага і творчага характеристу.

Самастойнасць пералічаных вышэй відаў прац досыць умоўная, і ў рэальным адукацыйным працэсе гэтыя віды перасякаюцца адзін з адным.

Самастойная праца студэнтаў дзённай формы атрымання адукацыі дастаткова разнастайная, яна можа прадугледжваць:

- выкананне самастойных прац;
- выкананне контрольных прац, складанне схем, табліц;
- працу з даведачнай, метадычнай і навуковай літаратурай па мовазнаўстве;
- абарону выкананых прац;
- падрыхтоўку да дыскусій, канферэнцый;
- падрыхтоўку да тэсціравання і інш.

Асноўныя віды заданняў для самастойнай працы:

- вывучэнне навуковых і вучэбных тэкстаў (падручнікі, першакрыніцы, дадатковая літаратура);
- складанне плана тэксту;
- графічнае адлюстраванне структуры тэксту;
- канспектаванне тэксту;
- праца са слоўнікамі, даведнікамі; азнямленне з нарматыўнымі дакументамі;
- вучэбна-даследчыцкая дзейнасць;
- выкарыстанне аўдыя- і відэазапісаў.

Для замацавання і сістэматызацыі ведаў, набытых студэнтамі самастойна, выкарыстоўваюцца наступныя віды дзейнасці:

- праца з канспектам лекцыі (апрацоўка тэксту), паўторная работа над вучэбным матэрыялам (з падручнікаў, першакрыніц, дадатковай літаратуры і інш.);
- складанне планаў і тэзісаў адказаў;
- складанне табліц для сістэматызацыі навучальнага матэрыялу;
- вывучэнне нарматыўных матэрыялаў;
- адказы на контрольныя пытанні;
- падрыхтоўка паведамлення да выступлення на семінары, канферэнцыі;
- падрыхтоўка рэфератаў, дакладаў;
- складанне бібліографіі і інш.;

Для фарміравання ўменняў выкарыстоўваюцца наступныя віды дзейнасці:

- выкананне практиканняў па ўзоры;
- расшэнне варыянтных заданняў і практиканняў;
- выкананне схем, табліц і пад.;
- рэфлексіўны аналіз прафесійных уменняў з выкарыстаннем аўдыя- і відэатэхнікі і інш.

Віды заданняў для самастойнай працы, іх змест і характеристар могуць мець варыятыўны і дыферэнцыяльныя характеристары, улічваючы спецыфіку матэрыялу, які выносяцца на самастойнае вывучэнне.

Сярод канкрэтных відаў самастойнай работы рэкамендуецца выкарыстоўваць наступныя:

- а) самастойная работа па ўзоры (перанос вядомага спосабу ў аналагічную ситуацыю);
- б) рэканструктыўна-варыятыўная самастойная работа (перанос вядомага спосабу з некаторай мадыфікацыяй у незнаёмую ситуацыю);
- в) эўрыстычная самастойная работа (перанос вядомых спосабаў у нестандартную ситуацыю, дзякуючы чаму, самастойная работа набывае даследчыя характеристары).

Для правядзення контролю самастойнай працы студэнтаў выкарыстоўваюцца:

- праверка індывідуальных заданняў;
- семінарскія заняткі;
- калёквіумы;
- канферэнцыі;

- залікі па тэмах / раздзелах;
- тэсціраванне;
- кантрольныя работы;
- вусны і пісьмовы экзамены.

Для кантролю эфектыўнасці арганізацыі самастойнай працы студэнтаў можна праводзіць анкетаванне, падчас якога выяўляеца карыснасць тых ці іншых відаў і арганізацыйных формаў самастойных прац, правільнасць і своечасовасць іх уключэння ў навучальны працэс, дастатковасць метадычнага забеспячэння, адпаведнасць запланаванага часу на іх выкананне і г. д.

Крытэрыямі адзнакі вынікаў самастойнай працы студэнта могуць з'яўляцца:

- узровень засваення студэнтам вучэбнага матэрыялу;
- уменне студэнта выкарыстоўваць тэарэтычныя веды пры выкананні практычных задач;
- абрэгрунтуванасць і выразнасць выкладу адказу;
- афармленне матэрыялу ў адпаведнасці з патрабаваннямі стандартаў;
- сфарміраваныя ўменні і навыкі ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі вывучэння дысцыпліны.

Самастойная работа студэнтаў можа быць паспяховая толькі ў выпадку яе правільнай арганізацыі, неабходнага метадычнага супрадажэння, дзейснага кантролю, абавязковай сістэматызацыі, а пры неабходнасці і карэкцыі ведаў, атрыманых студэнтамі самастойна.

Важным змястоўным элементам самастойнай работы з'яўляеца работа студэнтаў над памылкамі, дапушчанымі пры выкананні запланаванай работы. Выкладчык толькі падкрэслівае слова і выразы, у якіх назіраеца памылковае напісанне ці ўжыванне, даючы студэнту магчымасць разобрацца з імі самастойна, г. з. зрабіць гэтыя недахопы аб'ектамі свядомай мэтанакіраванай работы.

**ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ЗАДАННЯЎ КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ
РАБОТЫ ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ
“УВОДЗІНЫ Ў МОВАЗНАЎСТВА”**

Kіruемая самастойная работа № 1

Тэма 5.4. Сістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі

Узровень 1. Складзіце канспект па наступных пытаннях.

1. Шляхі папаўнення і развіцця лексічнага складу мовы
2. Змяненне значэнняў слоў
3. Узнікненне новых значэнняў на аснове метафары, метаніміі і сінекдахі
4. Паstryрэнне семантычнага аб'ёму слова
5. Прычины і шляхі запазычвання слоў
6. Тыпы асваення запазычанай лексікі

Узровень 2. Вызначце тып лексічных значэнняў выдзеленых слоў (па сувязі назвы з прадметам). Выпішыце слоўнікавыя артыкулы вылучаных слоў з Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы.

1. Шпак вартуе агароды і *вішнёвы* наш садок. (Ч.) 2. Бабуля частавала маладых *вішнёвым* варэннем, Сцяпан дзякаваў, расказваў смешныя гісторыі, і ўсе рагаталі. (А.С.) 3. Гэй, жаніх, гані нам выкуп і багаты, і вялікі за кужэльныя косы, за блакітныя вочы, за *вішнёвыя* вусны. (Панч.) 4. Я не лезу не ў свае справы – я збіраю *груши*. (Пол.) 5. Тады была позняя восень. *Груши* стаялі голыя. (Пол.) 6. Злавіўшы, усе забраліся ў адзін сарай і наладзілі кату хрышчэнне ў бочцы з вадкай *зялёной* фарбай. (Лынък.) 7. Ева прайшлася за *зялёнымі* прысадамі. (Ас.) 8. І далей – ва ўсе калгасы: «Вам даводзіцца заданне: сорак тон *зялёной* масы... Забяспечце выкананне». (Гіл.) 9. Каля плота хрумсцелі абабранымі *зялёнімі* яблыкамі дзеці. (В.А.) 10. — І аўсы яшчэ, гарохі *зялёныя*. — Збірайце хоць *зялёнае*. (Крап.) 11. *Зялёны* стралец яшчэ не быў навучаны навейшым метадам абалваньвання. (Дам.) 12. Цяпер Уляна ведае, што ён праводзіў яе, маладую і такую *зялёную*. (У.П.) 13. *Зялёная* ты яшчэ разведчыца. (В.Б.) 14. У Хурса — *галава*. Іх там цэлае згуртаванне, усе грашавітыя і маёнткавыя людзі, тутэйшыя родам і выгнаныя адсюль. Хоць Хурс маёнткаў тут і не пакінуў (ён на гандлі мільёны нажыў), але ён у іх за *галаву*. (К.Ч.)

Узровень 3. Распрацуйце 8 слоўніковых артыкулаў для слоўніка лінгвістычнай тэрміналогіі (тэрміны падбярыце па тэме “Лексічны склад беларускай мовы”).

Kіruемая самастойная работа № 2

Тэма 9.4. Сінтаксіс як раздзел граматыкі

Узровень 1. Складзіце планы адказаў на наступныя пытанні.

1. Прэдыкатыўнасць як найважнейшая прымета сказа і яе кампаненты (катэгорыя мадальнасці і сінтаксічнага часу)

2. Асноўныя аспекты вывучэння сказа (канструкцыйны і камунікацыйны)
3. Актуальны падзел сказа
4. Мадэлі сказаў
5. Граматычнае і лексічнае значэнне сказаў

Узровень 2. З твораў мастацкай літаратуры падбярыце па трох сказы розных тыпаў.

Узровень 3. Падрыхтуйце рэферат, раскрыўшы наступныя пытанні.

1. Этымалогія як раздзел гістарычнай лексікалогіі
2. Народная этымалогія
3. Дээтымалагізацыя
4. Матываванасць (унутраная форма) слова
5. Паняцце пра катахрэзу

**ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫКАНАННЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ
СТУДЭНТАЎ**

№ н/п	Назва тэмы, Раздзела	Колькасць гадзін на СПС	Заданне	Форма выканання
1.	2.1. Сутнасць мовы	4	Падрыхтаваць канспект па тэме	Канспект
2.	2.2. Мова і мысленне. Мова і маўленне	2	Складці парадыгнальныя табліцы “Мова і мысленне”, “Мова і маўленне”	Табліцы
3.	3.2. Кансанантызм і вакалізм	4	Выканаць пісьмова практыкаванні № 183–204 // “Сучасная беларуская літаратурная мова: практ. заняткі” (Мінск, 1995)	Практыкаван ні
4.	3.3. Фаналогія як раздел мовазнаўства	2	Падрыхтаваць канспект § 65 – 66 // “Сучасная беларуская літаратурная мова. Лексікалізія. Фанетыка. Арфаграфія : вучэб. дапам.” (Мінск, 1993)	Канспект
5.	4.1. Гісторыя пісьма	4	Падрыхтаваць інтэрактыўную прэзентацыю па тэме	Прэзентацыя
6.	5.2. Семасіялогія як раздел мовазнаўства	2	Напісаць даклад па тэме	Даклад
7.	5.3. Сістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі	2	Падрыхтаваць вуснае паведамленне	Вуснае паведамленн е
8.	5.4. Сістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі	2	Параўнаць слоўнікавыя артыкулы ў слоўніках розных тыпаў	Праца са слоўнікамі
9.	6.1. Фразеалогія як раздел мовазнаўства	4	Выканаць пісьмовыя заданні (раздатачны матэрыял)	Пісьмовыя заданні
10.	7.1. Марфема як аб'ект вывучэння	2	Выканаць тэставыя заданні (раздатачны матэрыял)	Тэставыя заданні
11.	7.2. Марфеміка як аб'ект вывучэння	2	Заканспектаваць параграф па тэме [2']	Канспект
12.	8.1. Словаўтварэнне як раздел лінгвістыкі	2	Выканаць пісьмовыя заданні	Пісьмовае заданне
13.	9.1. Граматыка як раздел мовазнаўства	2	Падрыхтаваць даклад па тэме	Даклад
14.	9.2. Марфалогія як раздел граматыкі	2	Складці схему класіфікацыі часцін мовы	Схема
15.	9.3. Сінтаксіс як раздел граматыкі	2	Падбярыце сказы розных тыпаў	Пісьмовае заданне

16.	9.4. Сінтаксіс як раздел граматыкі	4	З даведніка «Языкоznание. Большой энциклопедический словарь» выпісаць асноўныя паняцці па тэме “Сказ”, завучыць іх	Праца з даведнікам
17.	10.1. Узнікненне мовы	4	Складці параўнальную табліцу гіпотэз узникнення мовы	Табліца
18.	11.1. Класіфікацыі моў свету	4	Параўнаць генеалагічную, марфалагічную, арэальную, функцыянальную класіфікацыі моў свету. Ахарактарызаваць асноўныя крытэрыі вызначэння роднасці моў	Пісьмовае заданне
19.	11.2. Класіфікацыі моў свету	2	Падрыхтаваць даклад па тэме “Беларуская мова як флексійная мова сінтэтычнага ладу”	Даклад

ЗАДАННІ ДА КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Кантрольная работа № 1

Тэма “3.2. Кансанантызм і вакалізм”

Варыянт 1

Выберыце адзін або некалькі правільных адказаў.

1. Сіонімамі да слова "мовазнаўства" з'яўляюцца слова: а) мовазнаўства; б) лінгвістыка; в) філагогія; г) семіётыка.

2. Прыватнае мовазнаўства даследуе: а) агульныя ўласцівасці, прыкметы і якасці чалавечай мовы наогул; б) кожную асобную мову як адмысловую, непаўторную з'яву; в) агульныя ўласцівасці, прыкметы і якасці шэрагу моў; г) моўныя універсаліі.

3. Палеаграфія – гэта галіна мовазнаўства, якая: а) вывучае моўныя паводзіны чалавека ў норме і паталогіі, уznікла на стыку мовазнаўства і фізіялогіі; б) вывучае любыя знакавыя сістэмы, уznікла на стыку мовазнаўства і псіхалогіі; в) даследуе мову ў яе адносінах да культуры народа, уznікла на стыку мовазнаўства і дысцыплін гістарычнага цыклу; г) вывучае стварэнне і развіццё знакаў пісьменнасці, уznікла на стыку лінгвістыкі і дысцыплін гістарычнага цыклу.

4. Анаматапаэтычная тэорыя – гэта разнавіднасць: а) выклічнікавай тэорыі паходжання мовы; б) тэорыі гукапераймання; в) лагасічнай тэорыі; г) тэорыі грамадскай дамоўленасці.

5. Мова ўяўляе сабой складанае спалучэнне: а) духу і матэрыі, зместу і формы, таемнага і відавочнага; б) ідэальнага і матэрыяльнага; в) біялагічнага і псіхічнага, грамадскага і індывідуальнага; г) наглядна-пачуццёвых вобразаў.

7. Спецыфічная роля мовы ў стаўленні думкі заключаецца: а) у стварэнні гукавых сродкаў для выражэння паняццяў; б) у тым, каб служыць пасяродковым звязом паміж думкай і гукам; в) у фарміраванні ўнутранай формы думкі; г) ва ўсталяванні правіл аперыравання адзінкамі логікі.

8. Сцвярджаў, што мова ёсьць знешняя праява духу народа: а) А.А.Патабня; б) В. фон Гумбалт; г) Ф.дэ Сасюр; г) В.Вунт.

9. Мова і мысленне не тоесныя адзін аднаму, бо: а) аснову мыслення складаюць лагічны лад думкі і правілы аперыравання адзінкамі логікі, а аснову мовы – яе ўласныя адзінкі; б) у межах адной і той жа мовы можна выкарыстаць розныя сінанімічныя сродкі для выражэння адной і той жа думкі; в) мова і мысленне не звязаныя; г) мысленне можа выступаць не толькі ў слоўна-лагічнай форме.

10. З'яўляюцца дакладнымі наступныя палажэнні: а) на біялагічным узору сваім аналагам мова мае структуру генетычнага кода; б) на генетычным узору прадвызначана, якой мовай будзе карыстацца дзіця; в) пэўная мова не перадаецца па спадчыне; г) біялагічная схільнасць чалавека да фарміравання мовы наогул рэалізуецца ў кожным канкрэтным выпадку ў асобнай мове.

11. Адхіленні ад агульной мовы, якія маюць вузкую сферу прымянення ў тым або іншым сацыяльным асяроддзі, – гэта: а) дыялекты; б) прафесіяналізмы; в) тэрміналогія; г) жаргоны.

12. Размежаванне паняццяў "мова", "маўленне", "маўленчая дзейнасць" упершыню найболыш выразна і паслядоўна правёў: а) А.А. Патабня; б) В. фон Гумбалт; в) Ф. дэ Сасюр; г) В. Вунт.

13. Адрозненне паміж мовай і маўленнем на фізілагічным узроўні абумоўлена пабудовай і функцыянованнем галаўнога мозгу і выяўляеца ў тым, што: а) мова забяспечвае вобразна-сэнсавы, а маўленне – паняційна-сэнсавы бок адных і тых жа фармальных элементаў; б) мова забяспечвае паняційна-сэнсавы, а маўленне – вобразна-сэнсавы бок адных і тых жа фармальных элементаў; в) сваёй унутранай формай адзінкі мовы прывязаныя да правага паўшар'я мозгу, адзінкі маўлення – да левага; г) сваёй унутранай формай адзінкі мовы прывязаныя да левага паўшар'я мозгу, адзінкі маўлення – да правага.

14. Адзінкамі маўленчай дзейнасці з'яўляюцца: а) фанема, марфема, лексема, семема, слова, сказ; б) гук, морф, лекс; в) алафон, аламорф, алалекс, значэнне, словаформа, выказванне; г) сема, словаўжыванне, фраза.

15. Функцыя стварэння і падтрымання контакту паміж суразмоўцамі, калі неабходнасць перадачы якой-небудзь істотнай інфармацыі адсутнічае, – гэта: а) фатычная функцыя; б) апелятыўная функцыя; в) акумулятыўная функцыя; г) намінатыўная функцыя.

Варыянт 2

Выберыце адзін або некалькі правільных адказаў.

1. Мовазнаўчая традыцыя налічае: а) каля 3000 гадоў; б) каля 1000 гадоў; в) каля 5000 гадоў; г) каля 2000 гадоў.

2. Прыйкладная лінгвістыка займаецца: а) вывучэннем агульных уласцівасцяў, прыкмет і якасцяў чалавечай мовы наогул; б) пытаннямі навучання народнай мове, стварэннем алфавітаў; в) тэарэтычнымі задачамі выкарыстання мовы; г) практичнымі задачамі, звязанымі з выкарыстаннем мовы.

3. Лінгвасеміётыка – памежная вобласць мовазнаўства, якая: а) даследуе мову як знакавую сістэму, уznікла на стыку мовазнаўства і натуральных навук; б) вывучае мову як знакавую сістэму, уznікла на стыку лінгвістыкі і семіётыкі; в) даследуе стварэнне і развіццё знакаў пісьменнасці, уznікла на стыку мовазнаўства і дысцыплін гістарычнага цыклу; г) вывучае стварэнне і развіццё знакаў пісьменнасці, уznікла на стыку лінгвістыкі і сацыялогіі.

4. Ідэя боскага паходжання мовы звязана з: а) лагасічнай тэорыяй; б) выклічнікавай тэорыяй; в) тэорыяй рэфлексіі; г) тэорыяй грамадской дамоўленасці.

5. Дакладнымі з'яўляюцца сцвярджэнні: а) структура ідэальнаага ў мове шматслаўвая; б) ідэальнае ў мове ўключаете ў сябе толькі энергію свядомасці – дух; в) ідэальнае ў мове ўключаете ў сябе толькі энергію мыслення – думку; г) сваім ідэальным бокам мова служыць мастом паміж свядомасцю і псіхікай.

6. Функцыянальная асиметрыя чалавечага мозгу выяўляеца ў тым, што: а) левае паўшар'е адказнае за паняційнае, абстрактнае мысленне, а правае больш цесна звязана з наглядна-вобразным мысленнем; б) левае паўшар'е адказнае за форму маўлення, яе логіка-граматычную падзельнасць і складнасць, а правае – распазнае і спароджае візуальныя і слыхавыя вобразы, а таксама прадметныя значэнні слоў; в) левае паўшар'е адказвае за пэўную лексіку, а правае – за абстрактную; г) у норме абодва паўшар'і працуюць незалежна адно ад аднаго, забяспечваючы паасобнай працай маўленні і мысленне чалавека.

7. Параўноўваў мову з лістом паперы, называючы думку знешнім бокам мовы, а гук – адваротнай: а) А.А.Патабня; б) В.фон Гумбалт; в) Ф. дэ Сасюр; г) В.Вунт.

8. Формамі мыслення з'яўляюцца: а) славесна-лагічная форма; б) наглядна-пачуццёвая выявы; г) адмысловыя сістэмы зносін, штучныя мовы; г) генетычны код.

9. Індывідуальныя асаблівасці маўлення кожнага чалавека нараджаюцца: а) толькі біялагічным механізмам; б) толькі сацыяльным механізмам; в) лінгвістычным механізмам; г) біялагічным і сацыяльным механізмамі.

10. Літаратурная мова процістаіць: а) дыялектам; б) унармаванаму варыянту агульнанароднай мовы; в) прафесійнай лексіцы і тэрміналогіі; г) мове дэкласаваных элементаў грамадства.

11. Вядомы мовазнавец, які разглядаў маўленчую дзейнасць як псіхофізіялагічны працэс, асноўнымі відамі якога з'яўляеца маўленне, аўдзіраванне, чытанне і пісьмо, – гэта: а) Л.У.Шчэрба; б) А.А.Патабня; в) І.А.Бадуэн дэ Куртэн; г) Ф.дэ Сасюр.

12. З'яўляюцца дакладнымі наступныя пазіцыі: а) маўленчая дзейнасць выступае здабыткам грамадства, аб'ектыўным у дачыненні да таго, хто гаворыць; б) маўленчая дзейнасць канкрэтная і непаўторная; в) маўленчая дзейнасць матэрыяльная, яна складаецца з гукаў і літар, што ўспрымаюцца органамі пачуццяў; г) маўленчая дзейнасць суб'ектыўная, з'яўляеца відам вольнай творчай дзейнасці чалавека.

13. Да адзінак мовы адносяцца: а) фанема, марфема, лексема, семема, слова, сказ; б) гук, морф, лекс, сема; в) алафон, аламорф, алалекс, значэнне, словаформа, выказванне; г) словаўжыванне, фраза.

14. Здольнасць слова служыць сродкам наймення прадметаў і з'яў – гэта: а) апелятыўная функцыя мовы; б) грамадская функцыя мовы; в) думкафармавальная функцыя мовы; г) намінатыўная функцыя мовы.

Кантрольная работа № 2

Тэма “5.4. Сістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі”

Складці слоўнік па тэме “Асноўныя фанетычныя працэсы”.

Узор:

АСІМІЛЯЦЫЯ (ад лац. *assimilatio* – прыпадабненне) – фанетычны працэс прыпадабнення аднаго гука да другога ў артыкуляцыйных і акустычных адносінах. Прывадабняюцца аднародныя гукі – галосныя да галосных, зычныя да зычных.

А. поўная – прыпадабненне двух гукаў, у выніку чаго ўзнікае адзін доўгі гук: *лётчык* [л'оч:ык], *шиць* [ш:ыц'].

А. няпоўная (частковая) – А., пры якой адзін гук прыпадабняецца да другога не поўнасцю, а толькі адной сваёй адзнакай – па звонкасці ([каз'ба], [проз'ба]) ці глухасці ([клатка], [гратка]), па мяккасці ([спац'] – [с'піц']) ці цвёрдасці ([камен'] – [камен:ы]), па шыпячасці (*грузчык* [*грушчык*]) ці свісцячасці (*мыешся* [*мыјэся*]).

А. рэгрэсіўная – прыпадабненне папярэдняга гука да наступнага. У слове *касьба* пад уплывам наступнага звонкага [б] папярэдні глухі гук [с'] прыпадабняецца да яго і вымаўляецца як звонкі [з'].

А. прагрэсіўная – прыпадабненне наступнага гука да папярэдняга. У беларускай мове А. п. падлягае гук [j], на месцы якога ўзнікае гук, адэкватны папярэдняму. Так, са спалучэнняў [жj], [зj]. [lj], [nj], [cj], [чj], [цj], [шj] узніклі *жэж* (*ружжсо* з *ружjo*), *зз* (*палазы* – *палоззе*), *лл* (*навокал* – *наваколле*), *нн* (*камень* – *каменне*), *сс* (*колас* – *калоссе*), *цц* (*жыць* – *жыццё*), *чч* (*сучкі* – *сучча*), *шш* (*увышиша*).

А. графічная – прыпадабненне гукаў, якое адлюстроўваецца на пісьме.

А. кантактная – прыпадабненне сумежных гукаў.

А. дыстантная – прыпадабненне несуседніх гукаў, гукаў, раздзеленых іншымі гукамі, як у слове *шаша* (з *шасэ*), дзе папярэднія гукі [ш] і [а] уздзейнічалі на наступныя гукі [с] і [э].

Кантрольная работа № 3 Па выніках вывучэння вучэбнай дысцыпліны

1. Затранскрыбуйце тэкст (2 старонкі ў сыштку) у адпаведнасці з нормамі беларускага літаратурнага вымаўлення (арыгінал з поўным апісаннем крыніцы прыкладаецца).

2. Вызначце, якія фанетычныя працэсы адбыліся ў словах (па тэксце транскрыпцыі), запішыце іх і праілюструйце адпаведнымі прыкладамі.

3. Прааналізуйце гукавы склад двух слоў з тэксту транскрыпцыі (у кожным – не менш як 5 гукаў).

4. Выпішыце з тэксту чатыры словазлучэнні або сказы са словамі з пераносным значэннем. Падкрэсліце гэтыя слова, растлумачце іх значэнне, прывядзіце прыклады, ужыўшы іх у прямым значэнні.

5. Падбярыце да аднаго са слоў у тэксце чатыры-шэсць сінонімаў. Запішыце сінанімічны рад, падкрэсліце дамінанту, вызначце, чым кампаненты сінанімічнага рада адрозніваюцца ад дамінанты (сэнсавым адценнем, стылістычнай афарбоўкай або тым і другім адначасова).

6. Выпішыце з тэксту транскрыпцыі пяць вытворных слоў і зрабіце іх марфемны аналіз (узор у выданні: Сучасная беларуская літаратурная мова: марфалогія: вучэб. дапаможнік / пад агульн. рэд. М.С.Яўневіча. – Мінск: Выдавец У.М.Скаакун, 1997).

7. Выпішыце з тэксту транскрыпцыі пяць вытворных слоў і зрабіце іх словаўтваральны аналіз (узор у выданні: Сучасная беларуская літаратурная мова: марфалогія: вучэб. дапаможнік / пад агульн. рэд. М.С.Яўневіча. – Мінск: Выдавец У.М.Скаакун, 1997).

8. Прывядзіце з тэксту транскрыпцыі пяць матываваных і столькі ж нематываваных слоў.

9. Прывядзіце пяць прыкладаў аналітычных формаў слова і столькі ж сінтэтычных.

10. Выпішыце з “Фразеалагічнага слоўніка беларускай мовы” (у 2-х тамах) І.Я.Лепешава па два прыклады фразеалагічных зрашчэнняў, фразеалагічных адзінстваў і фразеалагічных злучэнняў. Указаць адпаведныя старонкі ў слоўніку.

11. Выпішыце з тэксту транскрыпцыі асобна (у слупок) слова: а) з матэрыйяльна выражанымі канчаткамі, б) з нулявымі, в) якія не маюць канчаткаў (па пяць прыкладаў на кожны пункт).

12. Выпішыце з тэксту транскрыпцыі тры злучальныя словазлучэнні і тры падпарядковальныя з рознымі відамі сувязі. Вызначце тыпы і сродкі злучальнай сувязі.

13. Выпішыце з тэксту пяць слоў з аглюцынатыўнымі афіксамі і падкрэсліце іх.

14. Выпішыце з тэксту дзве канструкцыі, у якіх кампаненты звязаныя сувяззю замыкання. Члены сказа, якія замыкаюцца, падкрэсліце.

15. Выпішыце з тэксту пяць слоў з формаўтваральнымі прыстаўкамі і суфіксамі, графічна абазначце іх. Вызначце, якія формы слова яны ўтвараюць.

ПЕРАЛІК СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ, ЯКІЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦІПЛІНЫ “УВОДЗІНЫ й МОВАЗНАЎСТВА”

Для атрымання аб'ектыўнай інфармацыі аб узроўні паспяховасці студэнтаў па вучэбной дысцыпліне “Уводзіны ў мовазнаўства” мэтазгодна сістэматычна выкарыстоўваець розныя віды кантролю, сярод якіх: апераджальны, бягучы, тэматычны, прамежкавы і выніковы. Кожны з відаў кантролю ўжываецца на пэўным этапе навучання і выконвае ў педагогічным працэсе адну з функцый: стымулюючую, навучальную, дыягнастычную, выхаваўчую і інш.

Пры падборы заданняў ўлічваецца аб'ём тэарэтычных звестак па пэўнай тэме, індывидуальны ўзровень падрыхтоўкі навучэнцаў і інш.

Апераджальная, бягучая і прамежкавая дыягностика кампетэнцый па вучэбной дысцыпліне “Уводзіны ў мовазнаўства” можа мець розныя формы, сярод якіх:

вусны контроль: франтальнае, Індывидуальнае, ушчыльненае (камбінаванае) апытванне на лекцыях і практычных занятках;

пісьмовы контроль: Тэрміналагічныя дыктанты, кантрольныя апытанні, кантрольныя работы, пісьмовыя работы па аудыторных (дамашніх) практыкаваннях, рефераты, пісьмовыя залікі;

тэставы контроль: падбор кароткіх адказаў у адпаведнасці з заданнямі.

**Пералік тэарэтычных пытанняў да экзамену
на дысцыпліне “Уводзіны ў мовазнаўства”**

1. Прадмет і задачы мовазнаўства. Мэты і задачы дысцыпліны.
2. Агульнае і прыватнае, тэарэтычнае і прыкладное, сінхранічнае і дыяхранічнае мовазнаўства. Асноўныя праблемы мовазнаўства. Сувязь мовазнаўства з іншымі навукамі. Метадалогія і спецыяльныя методы вывучэння моў.
3. Прырода і сутнасць мовы. Спецыфіка мовы як грамадскай з'явы.
4. Функцыі мовы.
5. Мова і невербальныя сродкі камунікацыі.
6. Сацыяльныя формы існавання мовы. Літаратурная мова і дыялекты. Нацыянальная мова. Моўная палітыка.
7. Мова і мысленне. Суадносіны мовы і мыслення. Нацыянальная спецыфіка мовы і агульначалавечы характар мыслення.
8. Мова і маўленне. Узаемасувязь і адрозненне мовы і маўлення. Маўленчая дзейнасць і яе сацыяльныя характары.
9. Структура мовы і лінгвістыкі. Сістэма і структура мовы. Асноўныя функцыі структурных элементаў мовы. Узроўні мовы.
10. Мова як знакавая сістэма.
11. Фаналогія як раздзел мовазнаўства. Тры аспекты вывучэння гукаў мовы (маўлення): акустычны (фізічны), артыкуляцыйны (анатамічна-фізіялагічны), функцыянальны (лінгвістычны). Фанетыка і фанеміка як раздзелы фаналогіі.
12. Фанетыка. Агульная і прыватная, апісальная і гісторычная фанетыка. Тэарэтычнае і практычнае значэнне фанетыкі.
13. Акустычны аспект вывучэння гукаў. Фізічныя ўласцівасці гукаў. Тэмбр як адметная афарбоўка гука.
14. Артыкуляцыя і яе фазы.
15. Класіфікацыі гукаў маўлення (мовы).
16. Класіфікацыя зычных гукаў.
17. Класіфікацыя галосных гукаў.
18. Фанетычны падзел маўленчай плыні. Фанетычныя адзінкі вуснага маўлення і іх сутнасць. Клітыкі.
19. Склад. Тыпы складоў.
20. Націск. Тыпы слоўнага націску: дынамічны (сілавы), музычны (танічны), колькасны (квантытатыўны), змешаны. Свабодны і несвабодны націск. Рухомы і нерухомы націск. Асноўны націск і пабочны.
21. Інтанацыя. Функцыі інтанацыі ў розных мовах свету.
22. Фанетычныя змены. Камбінаторныя і пазіцыйныя гукавыя змены. Характарыстыка камбінаторных змен. Характарыстыка пазіцыйных змен. Асаблівасці гукавых змен у розных мовах.
23. Паняще пра арфаэпію.
24. Фанеміка. Фанема і гук. Прыметы фанем. Пазіцыі фанем. Варыянты і варыяцый фанем. Сістэма фанем.

25. Лексікалогія як раздел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычна лексікалогія.

26. Лексічная сістэма мовы. Тыпы лексічных значэнняў слова. Монасемія і полісемія слова. Семантычна структура мнагазначных слоў. Функцыянальны аспект вывучэння слова. Суадносіны слова з адзінкамі іншых моўных узроўняў.

27. Сістэмныя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі. Фармальнае падабенства слоў. Аманімія. Паранамазія. Семантычнае падабенства і супрацьпастаўленне слоў. Парадыгматычныя адносіны ў лексіцы. Сінанімія. Сінанімічны рад. Лексічныя дублеты. Эўфемізмы. Антанімія. Энантыясемія.

28. Функцыянальная дыферэнцыяцыя лексікі. Актыўная і пасіўная лексіка.

29. Сферы ўжывання слоў. Агульнаўжывальная лексіка. Тэрытарыяльная, прафесійная і сацыяльная дыферэнцыяцыя лексікі.

30. Стылістычна дыферэнцыяцыя лексікі. Стылістычна нейтральная і афарбаваная лексіка.

31. Паходжанне слоў. Спрадвечная і запазычаная лексіка. Словы-інтэрнацыяналізмы. Паняцце пра пурым і яго тыпы.

32. Шляхі папаўнення і развіцця лексічнага складу мовы. Словаўтварэнне. Змяненне значэнняў слоў. Узнікненне новых значэнняў на аснове метафоры, метаніміі і сінекдахі. Прычыны і шляхі запазычвання слоў. Варварызмы. Экзатызмы. Калькаванне.

33. Этымалогія як раздел гістарычнай лексікалогіі. Народная этымалогія.

34. Фразеалогія як раздел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычна фразеалогія. Прадмет фразеалогіі. Фразеалогія ў вузкім і шырокім сэнсе.

35. Фразеалагізм як адзінка мовы. Статус фразеалагічных адзінак у іерархічнай сістэме мовы. Фразеалагізм і слова. Фразеалагізм і словазлучэнне. Фразелагізм і сказ.

36. Марфема як аб'ект вывучэння марфемікі. Прыметы марфемы. Тыпы марфем паводле значэння. Тыпы афіксай паводле функцыі: словаўтваральныя, формаўтваральныя і сінкрэтычныя. Тыпы афіксай паводле месца адносна кораня. Паняцце пра нулявыя афіксы.

37. Аснова слова. Вытворная і невытворная аснова. Аснова словазмянення і формаўтварэння. Словаўтваральная аснова. Змены марфемнай структуры слова.

38. Словаўтварэнне, дэрывацыя, дэрываталогія. Сувязь словаўтварэння з лексікалогіяй і граматыкай. Асноўныя спосабы словаўтварэння.

39. Граматыка як раздел мовазнаўства. Агульная і прыватная, апісальная і гістарычна граматыка. Сувязь граматыкі з іншымі разделамі мовазнаўства.

40. Асноўныя адзінкі граматыкі. Узаемасувязь лексічнага і граматычнага значэнняў і іх адрозненне.

41. Спосабы (сродкі) выражэння граматычных значэнняў. Паняцце пра сінтэтычны і аналітычны лад мовы.

42. Граматычная катэгорыя. Тыпы граматычных катэгорый: марфалагічныя (формаўтваральныя, класіфікацыйныя) і сінтаксічныя.

43. Марфалогія як раздел граматыкі. Аб'ект вывучэння марфалогії. Граматычная форма слова. Сінтэтычныя і аналітычныя формы слова. Словаформы і розныя словы. Паняцце пра парадыгу слова.

44. Часціны мовы. Асноўныя прынцыпы класіфікацыі часцін мовы. Самастойныя і несамастойныя часціны мовы.

45. Сінтаксіс як раздел граматыкі. Аб'ект вывучэння сінтаксісу. Суадноснасць катэгорый сінтаксісу (членаў сказа) і катэгорый марфалогіі (часцін мовы). Асноўныя віды сінтаксічнай сувязі. Асноўныя тыпы падпарадкавальнай сувязі ў мовах свету.

46. Словазлучэнне. Злучальныя і падпарадкавальныя словазлучэнні. Іменныя, дзеяслоўныя і прыслоўныя (адвербільныя) словазлучэнні. Мадэлі словазлучэнняў. Граматычнае і лексічнае значэнне словазлучэнняў.

47. Сказ. Прэдыкатыўнасць як найважнейшая прымета сказа і яе кампаненты (катэгорыя мадальнасці і сінтаксічнага часу). Актуальны падзел сказа. Мадэлі сказаў. Граматычнае і лексічнае значэнне сказаў. Члены сказа. Марфалагізаваныя і немарфалагізаваныя члены сказа.

48. Узнікненне мовы і паходжанне канкрэтных моў. Натуралістычныя гіпотэзы ўзнікнення мовы. Сацыяльныя гіпотэзы паходжання мовы (сацыяльная дамоўленасці, працоўных выгукau).

49. Асноўныя працэсы гістарычнага развіцця моў. Нацыянальныя мовы і іх адрозненне ад моў народнасцей. Разнастайнасць шляхоў утварэння нацыянальных моў. Літаратурная мова як найвышэйшая ступень гістарычнага развіцця агульнанароднай мовы.

50. Штучныя мовы. Перадумовы ўзнікнення штучных міжнародных моў. Эсперанта. Валапюк.

51. Народы і мовы свету. Паняцце пра жывыя і мёртвыя мовы, мову-аснову (прамову). Мова і дыялект. Ступень вывучанасці моў. Асноўныя класіфікацыі моў свету (генеалагічная, марфалагічная, арэальная, функцыянальная).

52. Генеалагічная класіфікацыя моў. Паняцце пра парадынальна-гістарычны метад. Асноўныя крытэрыі вызначэння роднасці моў.

53. Прынцып падзелу моў на сем'і, групы і падгрупы. Індаеўрапейская сям'я моў (групы і іх асноўныя мовы). Славянская група моў і яе падгрупы. Іншыя сем'і моў.

54. Марфалагічная класіфікацыя моў. Асноўныя тыпы моў: флексійны, аглютонацыйны, ізаляцыйны і полісінтэтычны.

55. Пісьмо і яго роля ў грамадстве. Тыпы пісьмовых знакаў.

56. Этапы развіцця пісьма. Піктаграфічнае пісьмо. Элементы піктаграфічнага пісьма ў наш час. Ідэаграфічнае пісьмо і яго разнавіднасці (іерагліфічнае і клінапіснае пісьмо). Фанаграфічнае пісьмо і яго разнавіднасці (складае і гукавое).

57. Графіка. Суадносіны паміж гукамі і літарамі ў розных мовах. Графема і алаграф. Дыякрытычныя знакі, дыграфы і паліграфы.

58. Алфавіт. Грэческі алфавіт. Лацінка і алфавіты на лацінскай аснове. Арабскае пісьмо. Кітабы. Славянскія алфавіты (глаголіца і кірыліца). Алфавіты на аснове кірыліцы. Беларускі алфавіт.

59. Асноўныя этапы развіцця графікі славянскага пісьма: устаў, паўустаў, скорапіс. Дэкаратыўнае пісьмо (вязь).
60. Нялітарныя графічныя сродкі. Прынцыпы беларускай графікі.
61. Арфаграфія як раздзел мовазнаўства, асноўныя задачы. Прынцыпы арфаграфіі і іх сутнасць.
62. Спецыялізаваныя сістэмы пісьма. Транскрыпцыя, яе задачы і прынцыпы. Фанетычная транскрыпцыя.

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА

Назва вучэбнай дысцыпліны, з якой патрабуеца ўзгадненне	Назва кафедры	Прапановы аб зменах у змесце вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне	Рашэнне, прынятае кафедрай, што распрацавала вучэбную праграму
“Сучасная беларуская літаратурная мова”, “Гісторыя беларускай мовы”, “Беларуская дыялекталогія”	Кафедра мовазнаўства і лінгвадыдактыкі	Дубліраванне вучэбнага матэрыялу і неістотныя супярэчнасці паміж праграмамі ліквідаваны на этапе распрацоўкі вучэбных праграм	Лічыць праграму узгодненай з дысцыплінамі на стадыі яе падрыхтоўкі (пратакол № 5 ад 23.11.2021 г.)